



Беларускі
ПЭН
Цэнтр



БЕЛАРУСКІ ФОНД
КУЛЬТУРНАЙ
САЛІДАРНАСЦІ

культурны супраціў у Беларусі

ВЫПУСК 4 (17)

2 лютага 2021

Асабліва буйныя рэпрэсіі разгарнуліся ў дачыненні да нацыянальнай сімволікі – яны закранулі і асоб, і бізнэсы. Нас хочуць пазбавіць сімвалаў, спадчыны, культуры, забараніўшы іх і караючы нас, але яны жывуць і будуць жыць, як жыве і будзе жыць вечна Беларусь.

1. СПРАВАЗДАЧА МАНІТОРЫНГУ ПАРУШЭННЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАВОЎ
2. ЗАТРЫМАННІ, ПРЫСУДЫ, ПЕРАСЛЕД
3. ЦІСК, ЗВАЛЬНЕННІ, ЗАБАРОНЫ
4. РЭПРЭСІІ ЗА СІМВОЛІКУ
5. ТВОРЧЫ СУПРАЦІЎ
6. ГАЛАСЫ АСОБАЎ
7. МІЖНАРОДНАЯ САЛІДАРНАСЦЬ

ЯК ДАПАМАГЧЫ ДЗЕЯЧАМ І ДЗЯЯЧКАМ КУЛЬТУРЫ

падтрымайце
кампанію Save Our Songs
і Беларускі фонд культурнай салідарнасці

1. СПРАВАЗДАЧА МАНІТОРЫНГУ ПАРУШЭННЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАВОЎ

АРЫШТЫ

ARRESTS

АРЫШТЫ

FINES

ШТРАФЫ

FINES

БЕЗ ПРАВА
НА КУЛЬТУРУ.
БЕЛАРУСЬ 2020

WITH NO RIGHT
TO THE CULTURE.
BELARUS 2020

ЗВАЛЬНЕННІ

DISMISSALS

ЗВАЛЬНЕННІ

GEOGRAPHY OF VIOLATIONS

ГЕАГРАФІЯ ПАРУШЭННЯЎ

Падрабязную публічную справаздачу за 2020 год паводле маніторынгу
парушэнняў культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў
культуры можна знайсці [па спасылцы](#).


2. ЗАТРЫМАННІ, ПРЫСУДЫ, ПЕРАСЛЕД



Дзяніса Іванова, артыста камернага хора Дзяржфілармоніі, затрымалі 25 студзеня акурат падчас рэпетыцыі. У лістападзе 2020 Дзяніса ўжо затрымлівалі разам з калегам **Аляксандрам Сердзюковым**, тады абодва музыкі атрымалі 15 сутак адміністрацыйнага арышту.

Дзяніс выйшаў на волю 31 студзеня, аднак затрымалі Карыну Хацкалёву, прадусарку і рэжысёрку, якая прыйшла пад Акрэсціна яго сустрэць.

Tuzinfo. Courtesy photo



Маргарыта Новікава, фатографка, затрыманая 24 студзеня ў Мінску падчас акцыі «Ежа замест бомбаў», 26 студзеня атрымала 15 сутак адміністрацыйнага арышту.

Віктар Царыкевіч, жыхар Мастоў, які ў верасні-кастрычніку 2020 года правёў серыю акцый, размалёўваючы дрэвы, развешваючы бчб сцягі і пудзілы ў міліцэйскай форме, атрымаў год калоніі агульнага рэжыму; таксама ў яго канфіскавалі машыну.

Фота: spring96.org





У краму «Мой модны кут» у Мінску 25 студзеня прыйшлі супрацоўнікі МНС з праверкай. Крама вядомая сваім багатым асартыментарам рэчаў з нацыянальнай сімволікай. 26 студзеня **Алена Есіпенак**, жонка ўладальніка крамы, была затрыманая «за продаж незарэгістраванай сімволікі».

28 студзеня **Валера Есіпенка**, уладальніка крамы, затрымалі, калі ён прыйшоў на суд жонкі, а потым асудзілі да 15 сутак адміністрацыйнага арышту.



26 студзеня вобшукі прайшлі ў стваральніка і дырэктара, а таксама ў рэдакцыі грамадска-культурніцкага анлайн-часопіса «**Бінокль**» у Брэсце.

Па папярэдніх звестках яны падазраюцца ў нясплаце падаткаў.



27 студзеня ў брэсцкай культурнай прасторы «**Крылы Халопы**» і ў яе кіраўніцы **Аксаны Гайко** Дэпартамент фінансавых расследаванняў правёў вобшукі. Па папярэдніх звестках яны падазраюцца ў нясплаце падаткаў.



Фота: binkl.by

Да **Фёдара Шыліна**, уладальніка брэнда **Vokladki**, прыходзілі супрацоўнікі АБЭЗ (Аддзел па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі) – цікавіліся вокладкамі з Пагоняй.





У гарадзенскую краму «**Адметнасць**», дзе можна набыць тавары з нацыянальнай сімволікай, 29 студзеня прыйшла міліцыя. Заяўлена, што ў дачыненні **Сяргея Верамеенкі**, уладальніка крамы, актывіста, вядзеца адміністрацыйны працэс.

Фінансавая міліцыя прыйшла ў памяшканне крамы **Symbal.by**, у крамы забралі ўсю тэхніку і тавар, а супрацоўнікам (**Ксенія Міклашэўская**, **Вольга Ігнатвіч**, **Анастасія Трафімчык**, **Мікіта Броўка**) прад'явілі абвінавачванне па арт. 17.1 (дробнае хуліганства).



Юлій Ільющанка, паэт, затрыманы 31 студзеня на праспекце Незалежнасці ў Мінску, 1 лютага яму прысудзілі 25 сутак арышту.



Аляксандр Быстрык, пенсіянер, былы дырэктар школы №5 Навагрудка, быў затрыманы па дарозе на штотыднёвую экскурсію па горадзе. У яго дома прайшоў вобшук. У якасці сведкі дапытвалі **Тамару Вяршыцкую**, былую дырэктарку краязнаўчага музея.



фота svaboda.org


3. ЦІСК, ЗВАЛЬНЕННІ, ЗАБАРОНЫ

Прыватны **Універсітэт імя Гілевіча**, які збіралася адчыніць ТБМ і ў якім навучанне павінна было весціся на беларускай мове, спыніў працэс атрымання ліцэнзіі, бо атрымаць яе ў дадзенай палітычнай сітуацыі не бачыцца магчымым.




Часова спыніла працу інтэрнэт-крама беларускай сімволікі «**БЧБ.бел**» у сувязі з праверкай АБЭП.

29 студзеня ў Брэсце адкрылася **выстава** «Я амаль магу чуць птушак». Гэта праект фатографа **Максіма Сарычава**, прысвечаны Малому Трасцянецу — найбуйнейшаму фашысцкаму лагеру смерці на тэрыторыі былога СССР. Аднак выстава не прапрацавала і гадзіны. У брэсцкую прастору «**Крылы Халопы**», дзе яна адкрылася, тут жа прыйшоў з праверкай супрацоўнік МНС.



У краму «**Мой родны кут**» з нацыянальнай сімволікай у Маларыце на Берасцейшчыне наведаліся кантралёры з інспекцыі аховы працы. Прычыны візіту не ўдакладняюцца.



Фота: binkl.by

4. РЭПРЭСІІ ЗА СІМВОЛІКУ



Фота: svaboda.org

Людзей па ўсёй Беларусі (Бяроза, Магілёў, Светлагорск, Мінск, Віцебск) працягваюць караць за **бел-чырвона-белыя** сцягі і нават тканіну такіх колераў на балконе, за бел-чырвона-белыя балонікі, выпушчаныя з балкона, за **фота са сцягам**, якое нават не было апублічана, за **хрызантэмы** – белыя і чырвоныя.



Генпракуратура анансавала прызнанне **бел-чырвона-белага** сцяга экстрэмісцкім. За суткі петыцыя ў падтрымку сцяга сабрала больш за 50000 подпісаў.




5. ТВОРЧЫ СУПРАЦІЎ




У новым выпуску відэапраекта «**Словы мацней**» ад кампаніі «Будзьма беларусамі!», Саюза беларускіх пісьменнікаў і Беларускага ПЭН-цэнтра, паэтка і перакладчыца **Ганна Комар** чытае ўрывак з «Савецкай інквізіцыі» Францішка Аляхновіча.

У розных кропках Мінска,
у тым ліку ў «кузнях» кадраў,
такіх як суддзі і супрацоўнікі міліцыі,
з'явіліся
плакаты аўтарства Наталлі Жукавай
пра несправядлівыя затрыманні.



Другі канцэрт з серыі **Артысты Перамогі**
ў падтрымку беларускіх культурных дзеячаў.
Выступіў гурт **Петля Пристрастия**.



Новыя **творы мастачак і мастакоў**, натхнёныя бягучымі падзеямі ў Беларусі.



Ліля Квацбая



NikaEmerald



«Лёд пад нагамі амапу» Арцём Бабоўнікаў

6. ГАЛАСЫ АСОБАЎ



Аляксандр Чахоўскі, выканаўчы дырэктар **Беларускага фонду культурнай салідарнасці**, пра кампанію па пазбаўленні БТ права прадстаўляць Беларусь у Еўрапейскім Вяшчальным Саюзе, а таксама права браць удзел у Еўрабачанні ў гэтым годзе: *«Белтэлерадыёкампанія сёння — палітычны інструмент рэжыму Лукашэнкі, які прапагандуе агрэсію, варожасць і хлусню... Тэлебачанне, якое ільняе супрацоўнікаў і цензуруе артыстаў праз іх грамадзянскую пазіцыю, на нашу думку, не можа быць часткай Еўрапейскага Вяшчальнага Саюза».*




Уладзімір Някляеў, паэт, празаік, грамадска-палітычны дзеяч, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010-га году, былы палітвязень, выказаўся пра магчымае прызнанне БЧБ-сцяга экстрэмісцкім:

«Лукашэнку пляваць як на гісторыю мінулую, гэтак і на будучыю. Усе ягоныя рашэнні маюць выключна надзённыя мэты. І рашэнне пра экстрэмізм нацыянальнага сцяга з таго ж шарэгу: яно загадзя ўзаконьвае вялікую кроў, якую ён гатовы праліць дзеля таго, каб застацца ва ўладзе».



7. МІЖНАРОДНАЯ САЛІДАРНАСЦЬ



Паўла Севярынца ўзнагародзілі літаратурнай прэміяй «**Воін святла**» імя Міхася Жызнеўскага.

Павел знаходзіцца за кратамі з 7 чэрвеня, яму было прад'яўлена абвінавачванне па арт. 293 КК (Арганізацыя масавых беспарадкаў).

Фота Belsat

Нямецкае выданне пра незалежную культуру **IndieRepublik** апублікавала вялікі матэрыял у падтрымку Беларускага фонда культурнай салідарнасці і заклікала міжнародных калег падтрымаць беларусаў.



Аўстрыйская літаратурная супольнасць **выказвае салідарнасць з Беларуссю і** патрабуе вызвалення **Вольгі Калацкай**.



Беларускі
ПЭН
Цэнтр



pen-centre.by



pen-centre.by/en



info@pen-centre.by



PENBelarus



pencentre



pen_belarus



pencentre



pencentre_by



PEN Belarus



belcultfond@gmail.com



by_culture



BYCULTUREFUND



bcsfbel



by_culture



#BY_culture